



УНІВЕРСІТЭТ

Газета Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

30 красавіка 2009 года, № 7-8 (2000-2001)

ФОТАФАКТ



Каля дзевяці з паловай тысяч студэнтаў і супрацоўнікаў БДУ бралі ўдзел у рэспубліканскім суботніку, які прайшоў 11 красавіка. З іх больш за 2 тысячы добраўпарадкавалі сталіцу. Адна група на чале з рэктарам Белдзяржуніверсітэта Сяргеем Абламейкам ударна папрацавала ў Батанічным садзе НАН Беларусі: высаджвала дрэвы, а таксама прыводзіла ў парадак берагавую лінію азэрнага комплексу.

СЯБРОЎСТВА

Духоўная сувязь

Больш за 70 кніг па філасофіі, філалогіі, гісторыі Балгарыі падараны Белдзяржуніверсітэту ад пасольства Балгарыі ў нашай краіне.

Урачыстая цырымонія з удзелам Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Балгарыі ў Беларусі Петка Ганчава, кіраўніцтва БДУ, а таксама выкладчыкаў і студэнтаў філалагічнага факультэта адбылася ў будынку рэктарата 14 красавіка.

Пасол выказаў упэўненасць у тым, што вывучэнне кніг пра Балгарыю на мове гэтай краіны будзе спрыяць больш глыбокаму разуменню культуры, гісторыі, менталітэту балгарскага народа, а таксама ўмацаванню тых духоўных сувязяў, якімі могуць ганарыцца абедзве дзяржавы за шматгадовую гісторыю ўзаемадачынненняў сваіх народаў. Па словах Петка Ганчава, за час сваёй дыпламатычнай працы ў Беларусі (а яе тэрмін заканчваецца ў канцы мая) ён намагаўся ўмацоўваць міждзяржаўныя адносіны, у тым ліку і стасункі паміж установамі адукацыі і культуры абедзвюх краін.

Як прызнаўся пасол, яму прыемна супрацоўнічаць з вядучай беларускай ВНУ. Прычым не толькі як дыпламату, але і як прафесійнаму гісторыку і літаратару. З дачынненняў з кіраўніцтвам БДУ, студэнтамі

і выкладчыкамі ён пачынаў сваю працу ў Беларусі. Петка Ганчаў выступаў тут з лекцыямі. У нашым універсітэце ў 2006 годзе выйшла яго кніга "Гігант, які адраджаецца", прысвечаная даследаванням культуры, філасофіі і цывілізацыі Кітая. Дарэчы, пасольства Балгарыі аднойчы прадставіла філфаку літаратуру па балгарскай мове.

Як адзначыў рэктар Сяргей Абламейка, цёплыя адносіны з Балгарыяй і ў першую чаргу з вышэйшымі навучальнымі ўстановамі гэтай краіны звязваюць БДУ многія гады. Балгарская мова выкладаецца на філалагічным факультэце, вывучаецца яна і як асобная спецыяльнасць. Акрамя таго, у БДУ ёсць і курсы балгарскай мовы, так што падараным кнігам не давядзецца стаяць на бібліятэчнай паліцы. А падобныя сяброўскія ўчынкi толькі спрыяюць паглыбленню супрацоўніцтва. Рэктар падзякаваў паслу Балгарыі за яго карысную дзейнасць і ў сваю чаргу падарыў Петка Ганчава кнігі пра Беларусь, Мінск і, вядома, пра Беларускае дзяржаўнае ўніверсітэце.

Кацярына РАМАНАВА

ПАДЗЕЯ

З НОВЫМ СТАДЫЁНАМ!

Жыццё – гэта не тыя дні, што мінулі, а тыя, што запомніліся. Несумненна, 16 красавіка стане яркай старонкай жыцця ўсіх студэнтаў, бо ў гэты дзень святкавалі "другое нараджэнне" стадыёна вучэбна-спартыўнага комплексу "Універсітэцкі", зачыненага на капітальную рэканструкцыю ў 2006 годзе.

Зараз стадыён не пазнаць! Матэрыяльныя затраты на яго аднаўленне склалі 2,8 млрд руб. Агульная плошча стадыёна – 9 944 кв.м. Ён уключае ў сябе футбольнае поле памерам 94,8 x 52,8 са штучным пакрыццём, зробленым па найноўшых

тэхналогіях з выкарыстаннем высокатрывалага монафіламентнага валлака (экструдзерны блокпалімер з вышыняй ворсу 5,35 см), бегавыя дарожкі, баскетбольную і тэнісную пляцоўкі на аснове палімернага матэрыялу SPURTAN BS, а таксама

трыбуны для глядачоў на 604 месцы і электратабло. Як запэўніў дырэктар ВСК "Універсітэцкі" Уладзімір Чорны, стадыён цалкам адпавядае нормам вучэбна-трэніровачнага працэсу. Такага стадыёна на сёння не мае ніводная навучальная ўстанова ў рэспубліцы.

Вось такі скарб атрымалі нашы студэнты! І гэта, канечне, станоўча адлюстравана на ўзроўні іх фізічнай падрыхтоўкі. Спартыўныя традыцыі БДУ, увогуле, даволі глыбокія і трывалыя. Так, удзельнікамі Алімпійскіх

гульняў у Пекіне былі пяць прадстаўнікоў альма-матэр: Міхаіл Сямёнаў, Надзея Астапчук, Максім Мірны, Станіслаў Невяроўскі, Марына Новік.

Нашы маладыя атлеты з'яўляюцца пастаяннымі суіскальнікамі ўзнагарод і на сусветных Універсіадах. Штогод адбываецца ў БДУ і ўласная спартакіяда па 21 відзе спорту, якая збірае вышш 3 тыс. студэнтаў.

На ўрачыстай цырымоніі адкрыцця стадыёна сабралася вялікае мноства студэнтаў, кіраўніцтва БДУ, Міністэрства адукацыі краіны, Беларускай федэрацыі футболу, а таксама прадстаўнікі ўлады Ленінскага раёна сталіцы. Гэта, несумненна, сведчыць пра агульнарэспубліканскую значнасць падзеі, бо любы спартыўны аб'ект – ужо прапаганда здаровага ладу жыцця, задатак для развіцця беларускага спорту. Слова падзякі будаўнікам і архітэктарам выказаў рэктар БДУ Сяргей Абламейка.

Святочнае мерапрыемства суправаджалася спартыўнымі танцамі і песнямі. Сваім майстэрствам і артыстычнасцю ўразіла публіку выступленне дзіцячага ансамбля танца "Літарынка".

Але ж якасць стадыёна адчуваецца толькі пасля апрабавання спартыўных пляцовак, чым хуценька і заняліся студэнты. Увечары ўжо прайшло агульнаўніверсітэцкае спаборніцтва па міні-футболе.

Застаецца толькі пажадаць нашым спартсменам поспехаў і высокіх дасягненняў у спорце і вучобе, а ўсім студэнтам – моцнага здароўя для плённай працы і доўгага жыцця!

Лілія БОНДАР
Фота Генадзя КРАСКОЎСКАГА



ЧЫТАЙЦЕ Ў НУМАРЫ: З АМАТАРАЎ – У ПРОФІ

У Інстытуце журналістыкі пачалася перападрыхтоўка па спецыяльнасці "Сродкі масавай інфармацыі"

Стар. 2

УПАРАДКАВАННЕ СУМЕЖНЫХ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯЎ

Вучоны савет БДУ вырашыў скасаваць дубляванне спецыяльнасцяў

Стар. 3

БЕЗ МОЎНЫХ БАРЕРАЎ

Тыдзень англійскай мовы прайшоў ва ўніверсітэце

Стар. 4

СТУДЭНЦКІ САТЭЛІТ ХУТКА ПАЛЯЦЬ

Гутарка з дырэктарам Цэнтра аэракасічнай адукацыі Уладзімірам САЕЧНІКАВЫМ

Стар. 5

ВЕСТКІ З РЭКТАРАТА

РЭКТАР БДУ прафесар Сяргей Абламейка прыняў удзел у працы форума "Універсітэт XXI стагоддзя: адукацыя, навука і культура", які прайшоў 3 красавіка ў Маскоўскім дзяржаўным універсітэце імя Ламаносава, а таксама ва ўрачыстым пасяджэнні Вучонага савета МДУ, прысвечаным 70-годдзю рэктара вядучай расійскай ВНУ акадэміка Віктара Садоўнічага.

ЛЕКЦЫЮ на тэму "Універсітэцкі спадарожнік – магчымасць і перспектыва распрацоўкі" прачытаў 16 красавіка рэктар БДУ прафесар Сяргей Абламейка студэнтам факультэта радыёфізікі і электронікі.

НА ПАСЯДЖЭННІ Вучонага савета БДУ 20 красавіка зацверджана палажэнне "Аб парадку вылучэння кандыдатур на пасаду дэкана факультэта БДУ". У адпаведнасці з гэтым дакументам рэктар будзе прызначаць дэкана з ліку асоб, рэкамендаваных Вучоным саветам факультэта і Вучоным саветам БДУ.

ЗАГАДАМ рэктара БДУ выконваючай абавязкі начальніка ўпраўлення кадраў прызначана Наталля Няпеўная.

ПАДЗЕЯ

З АМАТАРАЎ – У ПРОФІ



У Інстытуце журналістыкі БДУ з красавіка пачалася перападрыхтоўка па спецыяльнасці “Сродкі масавай інфармацыі” для слухачоў з няпрофільнай вышэйшай адукацыяй.

Курсы рознага профілю арганізаваліся журфакам і раней. Цяпер у аснове функцыянавання новага факультэта завочная двухгадовая праграма перападрыхтоўкі, зацверджаная Міністэрствам адукацыі краіны. Навучанне, дарэчы, на платнай аснове.

У адкрыцці бралі ўдзел кіраўнікі вядучых рэспубліканскіх друкаваных выданняў, інфармагенцтваў, а таксама прадстаўнікі Міністэрства інфармацыі і Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Па словах дырэктара Інстытута журналістыкі *Сяргея Дубовіка*, неабходнасць стварэння якаснай сістэмы перападрыхтоўкі супрацоўнікаў, у першую чаргу

ля паловы творчых работнікаў рэальных газет не маюць прафесійнай адукацыі, што адбіваецца на якасці іх працы і агульным узроўні друкаваных выданняў і аўдыёвізуальных СМІ. Гэта праблема не раз абмяркоўвалася ў Міністэрстве інфармацыі, Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, а таксама з кіраўніцтвам краіны. Сёння дзяржава зацікаўлена ў высокакваліфікаваных спецыялістах медыясферы. “Акрамя таго, – прызнаецца *Сяргей Валянцінавіч*, – увядзенне дадатковых платных адукацыйных паслуг нашаму падраздзяленню выгаднае эканамічна”. Пры падтрымцы міністра адукацыі краіны і рэктара БДУ ідэя арганізацыі інстытута ў будынку на Кальварыйскай, 9 пачала інтэнсіўна рэалізоўвацца з 2007 года. Урад накіраваў сюды вялікія фінансавыя выдаткі.

12 лютага 2008 года новы навучальны корпус БДУ адкрываў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.

Сяргей Валянцінавіч адзначае вялікі рэзананс, выкліканы гэтай падзеяй, у рэспубліканскіх сродках масавай інфармацыі і грамадскасці ў цэлым, ён упэўнены ў будучыні створанага факультэта.

У інстытуце ідэальныя ўмовы для вучобы студэнтаў і падрыхтоўкі высокакваліфікаваных спецыялістаў, чаму спрыяе ў першую чаргу найсучаснае прафесійнае абсталяванне. Шматлікія замежныя госці і дэпутаты расійскай Дзяржаўнай Думы, якія былі тут нядаўна, адзначалі сама высокую стандарты ўстановы і па-добраму зайздросцілі беларускім калегам.

“Разам з тым мы разумеем, – гаворыць *Сяргей Валянцінавіч*, – што такая дзяржаўная падтрымка накладвае на нас вялікую адказнасць, і мы зробім усё магчымае, каб стаць сапраўдным ядром айчынай журналістыкі і спрыяць яе эфектыўнаму развіццю”.

Дэкан ФПКЖК *Ганна Басова* паведаміла, што першымі



Сяргей ДУБОВІК, дырэктар Інстытута журналістыкі БДУ

Менавіта з гэтай мэтай год таму факультэт журналістыкі і быў ператвораны ў інстытут, у структуры якога з’явілася яшчэ адно падраздзяленне – **факультэт павышэння кваліфікацыі журналісцкіх кадраў (ФПКЖК)**. Яго задачай стала перанавучанне супрацоўнікаў СМІ, што не



“Першыя ластаўкі” праграмы перападрыхтоўкі Інстытута журналістыкі

маюць спецыяльнай журналісцкай адукацыі, але якія, як напісала агенцтва БелТА, “у выніку абставін і прафесійнай кампетэнцыі запатрабаваныя ў газетах, часопісах, на тэлебачанні і радыё”.

рэгіянальных СМІ, была прапісаная ў дзяржаўнай комплекснай праграме ў 2000 годзе і замацавана Пастановай Савета Міністраў у 2006 годзе. Як паказаў маніторынг, ка-



Ганна БАСОВА, дэкан ФПКЖК

“ластаўкамі” праграмы перападрыхтоўкі сталі 30 чалавек з розных рэгіёнаў краіны. Сярод іх ёсць людзі, якія працуюць у сродках масавай інфармацыі, і тыя, хто абсалютна не звязаны са СМІ, але маюць там працаваць. Сярод слухачоў ёсць і такія, хто не аднойчы праходзіў тут курсы павышэння кваліфікацыі, а пры чарговай аказіі паспяшаўся па яшчэ больш дасканалыя веды. Абавязковая праграма ў аб’ёме 1070 гадзін разлічаная на чатыры семестры, у кожным з іх прадугледжаны факультатыў. Так, зараз гэта – “Аператарскае майстэрства”, якое выкладае спецыяліст з Акадэміі мастацтваў.

Пасля здачы дзяржаўных экзаменаў і абароны дыпломнай слухачы атрымліваюць дыплом дзяржаўнага ўзору і могуць стаць паўнапраўнымі членамі журналісцкай супольнасці. У цэлым, у Ганны Іванаўны самыя прыемныя ўражанні ад слухачоў. Па яе словах, гэта падрыхтаваныя і мэтанакіраваныя людзі, з якімі цікава працаваць, і адносіны да іх, як да калег. Такое ж меркаванне і ў астатніх выкладчыкаў.

Сапраўды, у інстытуце склалася на дзіва гарманічная атмасфера. Магу пацвердзіць сказанае як непасрэдны ўдзельнік працы. Ганна Іванаўна лічыць, што спрыяе гэтаму бласлаўленне Яго Праасвяшчэнства Філарэта. Дарэчы, нягледзячы на маладосць установы, у яе кіраўнікоў ужо ёсць ідэі пашырыць кірункі працы і мадэрнізаваць працэс навучання.

Сяргей ШАФАЛОВІЧ
Фота Кацярыны ГУРТАВОЙ

МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА

Дэлегацыя Асамблеі народаў Расіі на чале з яе старшынёй – доктарам філасофскіх навук, прафесарам, ганаровым доктарам БДУ Рамазанам Абдулатыпавым навідала Белдзяржуніверсітэт 17 красавіка. Расійскі госць сустрэўся з кіраўніцтвам БДУ і выступіў з лекцыяй перад студэнтамі і выкладчыкамі.

Рэктар прафесар *Сяргей Абламейка* сустрэўся 9 красавіка з Часовым Павераным у справах Рэспублікі Ірак у Беларусі Тарыкам Хамдзі аль-Адхамі. Кіраўнік БДУ азнаёміў замежнага госця з дзейнасцю вядучай ВУНУ нашай краіны ў адукацыйнай і навуковай сферах. Іракскі дыпламат адзначыў высокую якасць адукацыі ў БДУ, пацікавіўся тым, як арганізаваная ў нас вучоба і жыццё замежных студэнтаў, у тым ліку і грамадзян Ірака. Ён выказаў намер павялічыць колькасць іракскіх навучэнцаў на розных факультэтах Белдзяржуніверсітэта.

Перспектывы навуковага супрацоўніцтва і магчымасці абмену студэнтамі, аспірантамі і прафесарска-выкладчыцкім персаналам у рамках міжнароднай праграмы “Эразмус-мундус” паміж БДУ і Тэхналагічным адукацыйным універсітэтам г. Салонікі (Грэцыя) абмеркавалі 9 красавіка кіраўнікі дэпартаменту электронікі ТАУ прафесар Атанасіяс Хатзігайдас і доктар Паўлас Лазарыдзіс з прарэктарам БДУ на адукацыйных

інавацыях і інфармацыйных тэхналогіях дэканам ФГПМІ Паўлам Мандрыкам і дырэктарам ЦІТ Юрыем Варатніцкім. Грэчаскім гасцям была прадстаўлена інфармацыя пра асноўныя кірункі працы, прадэманстраваныя навучальныя і навуковыя лабараторыі БДУ.

Нашу ВУНУ 30 сакавіка наведаў міністр замежных спраў і супрацоўніцтва Іспаніі Мігель Анхель Марацінас у рамках свайго афіцыйнага візіту ў Беларусь. У навучальным корпусе па вул. Кальварыйская, 9 адбылася сустрэча з рэктарам БДУ прафесарам *Сяргеем Абламейкам*. Былі абмеркаваныя перспектывы супрацоўніцтва БДУ і ВУНУ Іспаніі. Міністр азнаёміўся таксама з арганізацыяй працы Інстытута журналістыкі, сустрэўся з выкладчыкамі і студэнтамі, пабываў на тэлецэнтры.

Акрамя таго, іспанскі госць аглядзеў памяшканне Інфармацыйнага пункта Савета Еўропы ў Мінску, які ствараецца на базе БДУ. Урачыстае адкрыццё яго запланавана ў маі. Дзейнасць такой структуры будзе спрыяць развіццю супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Саветам Еўропы, а таксама больш поўнаму інфармаванню дзяржаўных органаў, грамадскіх арганізацый, СМІ, ВУНУ, грамадзян Беларусі пра асноўныя каштоўнасці, прававыя інструменты, дасягненні, палітыку і дзейнасць Савета Еўропы.

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

ВІЗІТЫ

НАСУСТРАЧ КІТАЮ

Дэлегацыя БДУ на чале з прарэктарам Уладзімірам Ключнем з 23 па 30 сакавіка навідала Кітай па запрашэнні Універсітэта горада Лянчжоу (Lanzhou City University) і Дэпартаменту навукі і тэхналогій правінцыі Цзылінь.

Адбыліся сустрэчы з кіраўніцтвам і студэнтамі цэнтральных ВУНУ правінцыі Ганьсу і Цзылінь. Дэлегацыя пазнаёмілася з вопытам арганізацыі навучальнага працэсу і ўкаранення новых тэхналогій, распрацаваных у кітайскіх ВУНУ, у прамысловасці і народную гаспадарку.

У выніку падпісаны дагавор аб супрацоўніцтве паміж БДУ і Універсітэтам Лянчжоу і дасягнута дамоўленасць аб стварэнні тут Цэнтра па вывучэнні рускай мовы, у якім будуць працаваць беларускія выкладчыкі. Акрамя таго, дэлегацыя навідала мясцовы Паўночна-Усходні універсітэт нацыянальнасцяў. З кіраўніцтвам гэтай ВУНУ былі абмеркаваны магчымасці накіравання кітайскіх студэнтаў на навучанне ў БДУ.

У рамках візіту ў горадзе Чанчунь адбыліся перамовы з кіраўніцтвам Дэпартаменту навукі і тэхналогій правінцыі Цзылінь. Кітайскі бок зацікаўлены ў аб’яднанні намаганняў па ўкараненні сучасных тэхналогій у эканоміку двух бакоў на ўзаемавыгаднай аснове. Першым крокам стала падпісанне Мемарандума па ўзаемаразуменні паміж БДУ і Цэнтрам знешняга навукова-тэхнічнага абмену правінцыі Цзылінь.



Падпісанне пагаднення з універсітэтам горада Лянчжоу

Наша дэлегацыя навідала таксама шэраг сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў горада Чанчунь з мэтай накіравання з БДУ выкладчыкаў рускай мовы ў Чанчуньскі універсітэт і арганізацыі акадэмічных абменаў, а таксама запрашэння кітайскіх студэнтаў на вучобу ў БДУ і ў юрыдычны каледж Белдзяржуніверсітэта. Пазнаёміліся нашы прадстаўнікі і з тэхнапаркам горада Чанчунь, а таксама эксперыментальнай гаспадаркай Сельскагаспадарчай акадэміі правінцыі Цзылінь.

Дзмітрый ЖАРЫН

ЗГАДВАЮЧЫ ВАЙНУ



Уперадвенная гады ў Беларускім дзяржаўным універсітэце, які меў шэсць факультэтаў і 33 кафедры, навучаліся 1337 студэнтаў і працавала паўтары сотні выкладчыкаў. Калі фашысцкая Германія напала на Савецкі Саюз, 450 з іх узялі ў рукі зброю. Яны ваявалі на розных франтах, у партызанскіх атрадах і ў падполлі. Многія за свае ратныя подзвігі атрымалі баявыя ўзнагароды, а 12 выкладчыкаў і студэнтаў былі ганараныя высокім званнем Героя Савецкага Саюза.

З ушанавання памяці ўсіх загінулых і пачалася літаратурна-музычная кампазіцыя, абзначаная радком народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча "Ты кажаш, я не ведаю вайны...", якую зладзілі на філалагічным факультэце напярэдадні Дня Перамогі Фундаментальнай бібліятэка, Савет жанчын і кафедры беларускай мовы БДУ. Зрэшты, менавіта яны сталі і арганізатарамі конкурсу найлепшага сачынення сярод студэнтаў пад гэткім самым дэвізам. Прытым праводзіўся ён не толькі на філфаку, пра што засведчылі і яго пераможцы, узнагароды якім

уручыў намеснік дэкана філфака Сяргей Важнік.

Сярод узнагароджаных, у тым ліку і грашовымі прэміямі, – Дзіяна Ермакова, Настасся Мігно, Галіна Шкакала, Святлана Гайдук, Настасся Баярскіх, Надзея Андраюк, Кацярына Бабака, Настасся Албут, Аляксандр Грыбаўскі – усяго дзевяць чалавек.

У імпрэзе "Ты кажаш, я не ведаю вайны..." таксама прынялі ўдзел прадстаўнікі розных факультэтаў: апроч гаспадароў-філолагаў, спявалі песні ваенных часоў і чыталі вершы вядомых паэтаў і ўласныя тэксты

студэнты фізічнага, географічнага, біялагічнага факультэтаў, факультэтаў радыёфізікі і міжнародных адносін, Інстытута журналістыкі і Дзяржаўнага інстытута кіравання і сацыяльных тэхналогій.

Цёпла быў сустрэты на гэтым свяце і даўні сябар Фундаментальнай бібліятэкі БДУ, які ўжо неаднаразова прымаў удзел у наладжаных ёй мерапрыемствах, загадчык аддзела прозы часопіса "Полымя" Анастоль Зэкаў. Калі дагэтуль яго ведалі ва універсітэце пераважна як лірыка і парадыста, то цяпер пачулі і якаўтара патрыятычных вершаў – менавіта яны склалі буклет "Сны з вайны", які паэт выдаў напярэдадні Дня Перамогі і 65-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Аддзел гуманітарна-асветніцкай работы Фундаментальнай бібліятэкі БДУ



ЗДAROЎЕ

ІНАВАЦЫЙНАЯ ФІЗКУЛЬТУРА

За пяць гадоў інтэнсіўнай вучобы можна істотна падарваць здароўе: бяссонныя тыдні перад сесіяй, нязручны для нармальнага харчавання расклад, інфармацыйныя перагрузкі ды стрэсы ад рэгулярнай праверкі ўзроўню ведаў і самага трывалага атлета пераробяць у хліпкага нейротыка. Як сумясціць у сучасным навучальным працэсе трансляванне ведаў з клопатам пра гарманічнае фарміраванне асобы навучэнцаў, умацаванне іх здароўя, развіццё фізічных магчымасцяў – вырашалі спецыялісты кафедры фізічнага выхавання і спорту БДУ падчас Рэспубліканскай канферэнцыі "Інавацыйныя працэсы ў фізічным выхаванні студэнтаў".

ДОБРЫ АТЭСТАТ ЦІ ЗДAROBAE СЭРЦА?

Беларускія ўрачы-кардыёлагі канстатуюць, што лад жыцця найпрост уплывае на развіццё сардэчных захворванняў – асноўнай прычыны смерці ў краіне, а дастатковая рухавая актыўнасць і рацыянальнае харчаванне з'яўляюцца асноўнай прафілактыкай такіх захворванняў. Тыя, хто мала рухаецца, горш спраўляюцца са стрэсамі на вучобе і працы, рызкуюць займець захворванні сэрца, нервовай і гумаральнай сістэм арганізма і састарыцца на 10 гадоў раней, чым іх рухавейшыя аднагодкі, – гэта паказалі брытанскія навукоўцы падчас даследавання сувязі паміж фізічнай актыўнасцю 2400 параў блізнят і даўжынёй іх храмасом, што адлюстроўвае тэмпы старэння арганізма.

Падобныя даследаванні ўлічваюцца пры стварэнні канцэпцый развіцця неспецыяльнай фізкультурнай адукацыі. Мэтай канферэнцыі, што прайшла з нагоды 60-годдзя кафедры фізічнага выхавання і спорту БДУ і аб'яднала каля 80 спецыялістаў адпаведнага кірунку з розных ВНУ краіны, было выяўленне інавацый, якія дазваляць завабіць студэнтаў у спартзалы. 38 навуковых дакладаў, прысвечаных сучасным тэхналогіям кіравання фізвыхаваннем, пераконваюць: нашым студэнтам можна паазайздросціць. Аптымізацыя іх фізічных нагрузкаў здзяйсняецца з дапамогай зручнага спартыўнага інвентару, трэнажораў з праграмавальным узроўнем складанасці і пульсазалежнымі праграмамі, немалую ролю граюць і развітыя метады трэніроўкі, заснава-

ныя на біязваротнай сувязі, а таксама выкарыстанне прыбораў для экспрэс-вымярэння функцыянальных параметраў арганізма.

ПРАМАНІТОРЫЦЬ УСІХ

З-за абмежаванасці матэрыяльна-тэхнічных і кадравых магчымасцяў ВНУ пакуль не праводзяць глыбокіх даследаванняў уплыву навучальнага працэсу на стан здароўя і адаптацыйны патэнцыял студэнтаў. Як вынік, заняткі па фізкультуры захоўваюць традыцыйны змест і форму, а іх групавы характар не дазваляе рэалізаваць індывідуальны падыход, каб для кожнага студэнта можна было дакладна разлічыць аптымальны рэжым руху, энергавыдаткаў, падабраць ідэальны комплекс фізічных практыкаванняў. Навучальны працэс трэба пабудоваць так, каб максімальныя тэмпы засваення ведаў не рабілі шкоды фізічнаму і псіхічнаму здароўю школяроў, але метадыкі бяспечнага нагрузкавага тэсціравання для выяўлення рэзервовых магчымасцяў маладых арганізмаў пакуль, на жаль, адсутнічаюць, і выкладчыкі фізвыхавання не могуць пэўна казаць, якія віды спорту найбольш спрыяюць захаванню і ўмацаванню здароўя студэнтаў.

Каб палепшыць сітуацыю, на кафедры фізічнага выхавання і спорту БДУ з 1992 года дзейнічае навукова-даследчая лабараторыя. Тут вывучаюць узровень фізічнага здароўя першакурснікаў, сочаць за дынамікай адаптацыйных перабудоў падчас навучання, рыхтуюць рэкамендацыі для выкладчыкаў па мэта-

згодных для гэтых студэнтаў фізічных нагрузкаў, што дазваляе пазбегнуць функцыянальных перанапружванняў, рызикоўных для здароўя, і дапамагаюць студэнтам больш даведацца пра свае фізічныя здольнасці. Спецыялісты гэтай лабараторыі падлічылі, што для рэгулярнага абследавання студэнтаў буйной ВНУ спецыяльна абсталяваная лабараторыя павінна працаваць у 2 змены, выдаткоўваючы на аднаго студэнта не больш за 20 хвілін. Значыць, у арганізацыі маніторынгу здароўя навучэнцаў неабходна выкарыстоўваць аўтаматызаваныя тэхналогіі. У рамках удзелу ў ГНТП "Адукацыя і здароўе" (2006-2008) абгрунтавана структура мабільнага аўтаматызаванага комплексу для групавога тэсціравання студэнтаў, які можна размясціць у спартыўнай зале, на стадыёне ці гульнявой пляцоўцы. Супрацоўнікі кафедры фізвыхавання і спорту таксама распрацавалі праграма-тэхнічныя сродкі, з дапамогай якіх можна стварыць электронны пашпарт здароўя, фазавы партрэт фізічнага стану студэнтаў

і весці электронны дзёнік самакантролю. Удзельніцаў такіх распрацовак усё большае, побач з выкладчыкамі і аспірантамі кафедры даследаванні ажыццяўляюць і самі студэнты. Прыкладам, спартсмены секцыі спартыўнага арыентавання, папулярнай у БДУ, літаральна штодзень збіраюцца ў лабараторыю, каб пратэсціраваць адзін аднаго на розных прыборах, шэраг кансультацый натхніў студэнтаў распачаць самастойныя эксперыменты, якія раскрываюць асаблівасці іх арганізмаў.

Маніторынг фізічнага стану істотны для стварэння спрыяльных умоў для эфектыўнага засваення ведаў. Наяўнасць электроннага пашпарта здароўя дапаможа асэнсаваць фізічны асаблівасці кожнага студэнта, вызначыць яго моцныя і слабыя бакі, знайсці аптымальны падыход да паляпшэння яго фізічнага стану. Дзякуючы паэтапнай інавацыйнай дзейнасці кафедраў фізічнага выхавання кожны студэнт атрымае неабходную ўвагу і дакладныя практычныя рэкамендацыі.

Па матэрыялах кафедры ФВіС падрыхтавала Маргарыта АЛЯШКЕВІЧ



Парадак прыёму ў магістратуру Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта на 2009 год

1. Парадак прыёму ў магістратуру БДУ вызначаецца ў адпаведнасці з Правіламі прыёму ў магістратуру вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь, зацверджанымі Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 18.01.2008 г. № 68.

2. Грамадзяне Рэспублікі Беларусь і іншыя асобы, указаныя ў пункце 4 Правіл прыёму, якія паступаюць у магістратуру, падаюць наступныя дакументы:

- заяву на імя рэктара па ўстаноўленай форме (на бланку);
- копіі дыплама аб вышэйшай адукацыі і дадатку да яго (завяраецца прыёмнай камісіяй);
- выписку з пратакола пасяджэння савета факультэта вышэйшай навучальнай установы аб рэкамендацыі для навучання ў магістратуры (для выпускнікоў ВНУ 2009 года);
- копію працоўнай кніжкі (для тых, хто працуе);
- даведку аб рэгістрацыі ў камітэце па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінскага гарвыканкама, упраўленнях (аддзелах) па працы, занятасці і сацыяльнай абароне гарадскога (раённага) выканкама (для асоб, якія знаходзяцца на ўліку ва ўказаных органах);
- дакументы, якія пацвярджаюць беларускую нацыянальнасць (для беларусаў, якія з'яўляюцца грамадзянамі іншых дзяржаў ці асобамі без грамадзянства);
- медыцынскую даведку па форме, устаноўленай Міністэрствам аховы здароўя для тых, хто паступае ў вышэйшыя навучальныя ўстановы);

- 2 фатаграфіі памерам 3x4 см;
- ксеракопію пашпарта (стар. 31, 33, прапіска або рэгістрацыя);
- пашпарт або дакумент, які яго замяняе (прад'яўляецца асабіста).

Таксама падаюцца спіс і копіі апублікаваных навуковых работ, апісанняў вынаходстваў, справаздачы пра выкананне даследавання і рапрацоўкі (пры іх наяўнасці).

3. Тэрміны прыёму ў магістратуру дакументаў, указаныя ў пункце 2 дадзенага Парадка прыёму, – з 27 чэрвеня да 5 ліпеня.

Дакументы прымаюцца на адпаведных факультэтах.

4. Уступныя іспыты па спецыяльнасці праводзяцца 6 ліпеня.

Форма правядзення ўступных іспытаў – вусна, акрамя эканамічнага факультэта (кампутарнае тэсціраванне), спецыяльнасці "Юрыспрудэнцыя" юрыдычнага факультэта (тэсціраванне) і ДЗІКСТ БДУ (пісьмовы іспыт).

Праграмы ўступных іспытаў – на адпаведных факультэтах.

5. Пераважным правам пры залічэнні ў магістратуру карыстаюцца асобы:

- указаныя ў абзацы 3 пункта 21 Правіл Прыёму;
- якія абаранілі дыпломную работу на "дзевяць" ці "дзесяць".

6. Тэрміны залічэння ў магістратуру: на бюджэтнае навучанне – да 8 ліпеня, на платнае – да 17 ліпеня.

Пералік спецыяльнасцяў другой ступені вышэйшай адукацыі (магістратуры) БДУ на 2009 год (дзённая бюджэтная і платная формы навучання)

Факультэты (падроздзяленні), спецыяльнасці	Уступныя іспыты	Адрасы факультэтаў для прыёму дакументаў, тэлефоны для давадак
Механіка-матэматычны факультэт		
Матэматыка	Матэматыка	Пр. Незалежнасці, 4, к. 427 Тэл. 209-52-49
Механіка	Механіка	
Факультэт прыкладнай матэматыкі і інфарматыкі		
Прыкладная матэматыка і інфарматыка	Прыкладная матэматыка і інфарматыка	Пр. Незалежнасці, 4, к. 515 Тэл. 209-53-97
Матэматычнае і праграмнае забеспячэнне інфармацыйнай бяспекі	Кампютарная бяспека, прыкладная матэматыка, інфарматыка	
Факультэт радыёфізікі і электронікі		
Радыёфізіка	Радыёфізіка	Вул. Курчатава, 5, к. 604 Тэл. 209-58-18
Фізічная электроніка	Фізічная электроніка	
Метады і сістэмы абароны інфармацыі, інфармацыйная бяспека	Кампютарная бяспека	
Апаратнае і праграмна-тэхнічнае забеспячэнне інфармацыйнай бяспекі	Кампютарная бяспека	
Фізічны факультэт		
Фізіка	Фізіка	Пр. Незалежнасці, 2, к. 328 Тэл. 209-51-15
Хімічны факультэт		
Хімія	Хімія	Вул. Ленінградская, 14, к. 223 Тэл. 209-54-64
Біялагічны факультэт		
Біялогія	Біялогія	Вул. Курчатава, 10, к. 213 Тэл. 209-58-08
Геаграфічны факультэт		
Геаграфія	Геаграфія	Вул. Ленінградская, 16, к. 223 Тэл. 209-52-57
Геаэкалогія	Геаэкалогія	
Агульная і рэгіянальная геалогія	Агульная і рэгіянальная геалогія	
Эканамічны факультэт		
Эканамічная тэорыя	Эканамічная тэорыя	Вул. К.Маркса, 31, к. 65 Тэл. 227-60-25
Фінансы, грашовае абарачэнне і крэдыт*	Фінансы і крэдыт	
Эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай*	Менеджмент	
Матэматычныя і інструментальныя метады эканомікі	Эканоміка	
Факультэт філасофіі і сацыяльных навук		
Філасофія*	Філасофія	Вул. Кальварыйская, 9, к. 520 Тэл. 259-70-45
Псіхалогія*	Псіхалогія	
Сацыялогія*	Сацыялогія	
Гістарычны факультэт		
Мастацтвазнаўства	Гісторыя і тэорыя мастацтва	Вул. Чырвонаармейская, 6, к. 21 Тэл. 209-55-98
Сусветная гісторыя	Сусветная гісторыя	
Айчынная гісторыя	Гісторыя Беларусі	
Археалогія	Археалогія	
Этнаграфія, этналогія і антрапалогія	Этнаграфія і этналогія Беларусі	
Гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання	Гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання	
Музеязнаўства, кансервацыя і рэстаўрацыя гісторыка-культурных аб'ектаў	Гісторыя, тэорыя і метады музейнай справы	
Дакументалістыка, дакументазнаўства, архівазнаўства*	Дакументалістыка, дакументазнаўства, архівазнаўства	

Філалагічны факультэт		Вул. К.Маркса, 31, к. 57 Тэл. 222-35-82
Тэорыя і метадыка навучання і выхавання*	Метадыка выкладання рускай (беларускай) мовы, у тым ліку як замежнай, або рускай (беларускай) літаратуры	
Славянскія мовы*	Балгарская (польская, украінская, сербская, чэшская) мова	
Германскія мовы*	Англійская (нямецкая) мова	
Раманскія мовы*	Французская (італьянская) мова	
Тэорыя мовы*	Агульнае мовазнаўства	
Прыкладная і матэматычная лінгвістыка*	Кампютарная лінгвістыка	
Літаратура народаў краін замежжа*	Гісторыя англійскай (нямецкай, французскай, італьянскай, кітайскай, балгарскай, польскай) літаратуры	
Літаратуразнаўства*	Гісторыя рускай (беларускай) літаратуры або тэорыя літаратуры	
Мовазнаўства*	Руская (беларуская) мова	
Юрыдычны факультэт		Вул. Ленінградская, 8, к. 221 Тэл. 209-55-82
Паліталогія	Паліталогія	
Юрыспрудэнцыя	Агульная тэорыя права, канстытуцыйнае права, грамадзянскае права, крымінальнае права	
Факультэт міжнародных адносін		Вул. Акадэмічная, 25, к. 301 Тэл. 284-00-02
Германскія мовы	Тэорыя і практыка перакладу (англійская мова)	
Тэорыя мовы	Агульнае мовазнаўства	
Культуралогія	Культуралогія	
Гісторыя міжнародных адносін і знешняй палітыкі	Гісторыя міжнародных адносін і знешняй палітыкі Беларусі	
Юрыспрудэнцыя	Міжнароднае права	
Сусветная эканоміка	Сусветная эканоміка і міжнародныя эканамічныя адносіны	
Кіраванне ў сацыяльных і эканамічных сістэмах	Кіраванне ў сістэме мытных органаў або менеджмент, эканоміка і маркетынг міжнароднага турызму	
Гуманітарны факультэт		Вул. Курчатава, 5, к. 208 Тэл. 209-59-09
Псіхалогія	Псіхалогія	
Кіраванне ў сацыяльных і эканамічных сістэмах	Менеджмент у сацыяльнай сферы	
Факультэт журналістыкі Інстытута журналістыкі		Вул. Кальварыйская, 9, к. 402 Тэл. 259-74-00
Журналістыка	Журналістыка	
Кафедра педагогікі і праблем развіцця адукацыі		Пр. Незалежнасці, 4, к. 316 Тэл. 209-52-66
Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі	Педагогіка	
Цэнтр праблем развіцця адукацыі		Вул. Маскоўская, 15, к. 726 Тэл. 209-59-65
Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі	Педагогіка	
Інстытут тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кірылы БДУ		Пр. Незалежнасці, 24, к. 202 Тэл. 227-63-67
Рэлігіязнаўства, філасофская антрапалогія, філасофія культуры	Гісторыя рэлігій, рэлігійная філасофія	
Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ		Вул. Батанічная, 15, к. 302 Тэл. 245-17-22
Мастацтвазнаўства**	Гісторыя мастацтва і дызайну	
Псіхалогія**	Сацыяльная работа (сацыя-медыка-псіхалагічная дзейнасць)	
Юрыспрудэнцыя**	Агульная тэорыя права	
Кіраванне ў сацыяльных і эканамічных сістэмах**	Эканоміка і менеджмент	
Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій БДУ		Вул. Кастрычніцкая, 4, к. 207 Тэл. 210-41-06
Фінансы, грашовае абарачэнне і крэдыт***	Фінансавая матэматыка, фінансавы менеджмент, грошы, крэдыт, банкі	

* Дзённая і завочная формы навучання

** Завочная форма навучання

*** Вочная (вячэрняя) і завочная формы навучання

**** Вочная (вячэрняя) форма навучання

Заўвага: завочная і вочная (вячэрняя) формы навучання – толькі платныя

